

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб ходзе яравой сяббы па абласцях і раёнах БССР
на 5 мая 1938 г. (у проц.)

ВОБЛАСЦІ	Усяго паштова-аграв. (у тым ліку паштова-аграв. па раёнах)	У тым ліку паштова-аграв. па раёнах	Усяго абласных таварных паштова-аграв. (у тым ліку паштова-аграв. па раёнах)	Паштова лісты	Паштова бумажка	Паштова паштова-аграв. па раёнах	Паштова паштова-аграв. па раёнах	Паштова паштова-аграв. па раёнах	Паштова паштова-аграв. па раёнах
Віцебская вобл.	42,1	64,7	61,5	48,9	8,3	69,0	72,3	65,0	
У тым ліку:									
Аршанскі	69,4	99,8	92,8	93,9	26,8	69,9	104,8	77,3	
Асвейскі	49,2	73,4	56,5	59,7	1,2	74,4	80,0	89,3	
Вагушскі	34,5	56,8	58,1	44,3	5,9	65,3	68,3	81,4	
Ветрыцкі	33,5	53,6	50,6	26,1	3,4	71,1	60,4	50,9	
Віцебскі	58,3	96,2	139,0	67,0	10,2	67,7	66,5	94,6	
Віцебскі	40,7	70,5	66,7	17,4	6,5	65,5	84,5	55,8	
Гарадоцкі	20,1	32,1	39,3	18,6	4,4	60,7	91,2	38,0	
Дрысенскі	57,6	82,7	59,1	65,9	2,5	46,1	56,1	37,8	
Дубровенскі	37,7	48,0	41,2	60,2	3,5	83,4	48,6	99,9	
Лепельскі	38,0	61,0	65,5	29,4	0,2	55,5	61,5	45,7	
Ліпавіцкі	26,1	37,7	37,8	38,0	14,2	71,4	60,7	71,5	
Мухоморскі	35,4	44,9	39,4	38,0	14,2	71,4	60,7	71,5	
Поліцкі	45,9	77,1	68,2	88,2	11,0	71,2	66,3	61,5	
Росонскі	32,6	55,5	54,3	24,6	1,4	77,4	50,5	47,5	
Сенненскі	33,5	52,1	51,6	51,2	4,2	62,9	52,3	60,4	
Сіроўскі	25,1	40,4	30,4	25,7	3,9	66,8	77,5	37,2	
Суражскі	36,0	61,7	56,2	100,1	6,0	61,0	96,1	103,2	
Талачынскі	49,1	90,2	76,8	55,3	2,8	72,2	105,2	105,8	
Ушачскі	49,8	77,8	57,2	55,3	2,8	85,4	105,1	91,6	
Чашніцкі	45,1	70,8	72,7	68,4	12,1	63,8	79,2	67,3	
Гомельская вобласць	41,5	86,5	76,3	45,7	17,3	63,8	79,2	67,3	
У тым ліку:									
Буданнапальскі	40,8	78,8	66,5	40,8	7,8	77,2	75,7	45,0	
Ветрыцкі	47,5	100,5	76,2	72,6	15,0	77,3	101,8	87,0	
Гомельскі	51,2	93,2	94,9	72,3	33,4	79,2	70,6	60,5	
Добрушскі	58,3	107,4	93,5	66,5	47,7	72,0	95,6	78,9	
Добрушскі	46,9	93,4	79,3	50,9	23,9	79,4	98,3	78,6	
Журавіцкі	46,2	93,8	99,8	54,6	13,9	62,2	84,7	86,0	
Кармянскі	36,6	81,1	87,7	30,0	31,6	49,2	91,8	69,0	
Лоеўскі	49,2	96,0	73,4	56,0	19,4	55,8	69,2	44,2	
Ратчовскі	42,1	88,2	77,0	27,0	21,0	45,5	56,0	111,6	
Ратчовскі	31,2	70,6	78,8	15,4	13,5	100,0	117,0	40,6	
Свяцілавіцкі	38,4	98,1	118,8	78,5	4,6	68,3	63,3	37,9	
Уваровіцкі	24,8	70,2	47,4	47,4	9,2	45,4	77,0	52,2	
Перахоўскі	38,4	81,7	59,1	65,1	8,0	72,5	85,3	56,2	
Чачерскі	40,7	89,9	88,1	53,0	10,9	53,7	65,8	71,2	
Майлёрская вобласць	40,2	67,3	70,4	61,2	10,9	53,7	65,8	71,2	
У тым ліку:									
Асіпавіцкі	41,5	70,9	62,4	46,5	17,7	68,0	64,0	52,6	
Вабруйскі	54,1	83,4	86,6	15,2	45,2	75,9	72,9	50,2	
Віцебскі	39,8	54,3	62,1	63,7	7,0	41,8	48,0	50,3	
Варэньскі	33,4	50,5	62,9	29,9	23,5	25,6	39,8	30,5	
Віцебскі	38,1	67,7	66,8	23,3	19,4	57,8	64,3	62,5	
Горацкі	39,3	60,2	53,9	33,3	1,4	42,8	56,7	77,3	
Драбінскі	29,7	44,9	54,9	45,8	2,0	46,6	50,0	62,3	
Кастковіцкі	30,3	64,8	78,2	26,6	0,7	63,1	67,2	81,1	
Кіраўскі	40,3	78,3	64,7	22,8	17,0	64,5	86,3	45,0	
Кіраўскі	35,2	63,5	77,1	33,7	0,3	72,2	68,2	77,4	
Кіраўскі	28,3	52,9	51,2	18,4	9,2	41,8	35,6	33,3	
Кіраўскі	35,6	49,3	54,2	51,3	7,5	38,8	54,4	70,9	
Кіраўскі	49,9	98,1	91,2	66,8	8,9	74,3	95,9	112,7	
Майлёрскі	41,8	74,1	66,4	49,0	16,3	57,6	64,2	113,3	
Майлёрскі	55,6	89,6	79,3	70,9	2,6	57,7	87,0	67,4	
Прайскі	41,3	88,0	77,6	64,9	14,5	78,6	86,4	85,4	
Хойніцкі	35,8	71,5	82,1	42,2	0,9	63,9	78,5	90,4	
Чавускі	35,4	59,5	60,6	37,3	6,9	58,3	62,3	80,3	
Чарыцкі	41,4	83,1	83,1	62,0	10,7	82,3	82,5	96,6	
Чарыцкі	39,0	73,6	73,6	32,0	5,3	67,6	54,6	91,3	
Шклоўскі	52,2	84,8	64,9	61,5	7,8	82,5	80,6	75,2	
Менская вобласць	44,3	67,5	66,7	40,7	26,1	56,2	65,8	66,0	
У тым ліку:									
Варыцкі	84,7	53,7	62,7	13,4	18,4	40,6	54,3	64,3	
Віцебскі	39,3	67,3	71,3	16,9	2,0	39,2	75,9	59,6	
Грэцкі	67,0	96,4	89,9	50,7	54,1	62,6	98,3	72,8	
Заслаўскі	34,5	44,7	51,5	35,6	0,0	42,2	49,0	98,8	
Копыцкі	54,9	91,7	91,4	67,4	23,6	66,2	92,1	59,1	
Крупскі	30,8	51,7	54,8	20,4	4,3	62,3	43,6	65,6	
Лагойскі	27,4	40,6	37,1	31,6	3,4	32,2	34,7	102,5	
Ліпавіцкі	49,0	84,4	55,9	46,1	36,6	40,9	70,5	75,5	
Менскі	46,9	71,3	59,8	41,4	25,5	34,4	69,2	84,1	
Племчаніцкі	20,6	51,6	58,1	8,0	3,1	46,2	50,5	74,0	
Пухавіцкі	39,3	64,3	64,3	28,2	23,0	50,3	78,5	52,0	
Слуцкі	32,0	77,1	70,1	34,3	49,5	66,5	69,8	75,1	
Смалавіцкі	36,4	55,8	60,9	28,3	6,8	44,6	44,6	47,7	
Смалавіцкі	51,6	80,4	79,1	71,8	14,6	68,8	88,8	32,4	
Старадубіцкі	62,2	100,7	97,3	54,1	58,8	61,9	87,8	48,3	
Старобінскі	71,0	110,0	95,6	98,9	71,0	118,1	115,6	87,7	
Удзельскі	54,2	81,4	67,0	55,3	23,4	81,3	87,1	61,2	
Халопеніцкі	36,9	62,9	64,6	36,4	20,2	46,6	62,4	44,6	
Чарыцкі	29,1	49,3	57,9	31,1	10,4	43,7	48,1	31,8	
Чарыцкі	79,7	101,6	100,9	84,8	85,4	89,6	100,8	85,5	
Чарыцкі	57,1	108,3	87,3	72,4	55,2	71,9	96,3	61,0	
У тым ліку:									
Брагіцкі	62,5	108,9	86,5	65,7	53,3	72,5	106,8	54,3	
Глуцкі	44,3	97,0	77,0	37,3	24,3	50,5	84,9	72,0	
Даманавіцкі	52,3	98,3	69,2	69,9	50,7	50,0	76,4	56,2	
Ельскі	55,1	103,7	69,9	69,9	62,3	79,2	96,8	52,1	
Жыткавіцкі	62,2	109,1	75,9	79,8	64,5	63,4	106,2	55,2	
Кіраўскі	65,3	109,7	108,1	94,7	76,9	98,4	109,8	60,8	
Кіраўскі	64,0	114,3	108,8	87,8	78,3	97,0	109,2	53,3	
Лельчынскі	52,8	122,4	101,8	99,3	98,3	65,5	96,6	55,9	
Мазыцкі	53,8	117,1	86,0	59,2	64,1	72,5	108,2	43,7	
Нараўлянскі	54,1	114,9	114,1	91,1	72,2	81,3	97,9	76,3	
Парыцкі	55,5	103,7	92,9	54,3	43,5	52,2	93,4	75,4	
Петрыцкі	54,8	108,1	99,9	85,5	49,5	76,0	105,0	73,1	
Тураўскі	73,3	106,0	93,9	94,5	97,4	96,0	101,1	62,8	
Хойніцкі	67,6	122,1	89,9	81,5	60,1	77,9	91,7	54,9	
Усяго па БССР	43,3	72,0	69,8	49,6	20,3	61,3	71,4	65,2	
Было па 30-IV-38 г.	31,0	53,6	25,5	31,6	13,0	50,0	52,3	61,7	

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ НАРКАМЗЕМА БССР.



Перадвыбарчы сход рабочых, ІТР і служачых менскай чырвонаармейскай швейнай фабрыкі «Мастрычкі». Выступе старэйшага фабрыкі тав. Сахарова. Фото Я. Салавейчыка.

ПАДРЫХОўКА ДА ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР

ЗАЎСЁДЫ З МАСАМІ

«Выбаршчыкі, народ павінен патрабаваць ад сваіх дэпутатаў, каб яны аставаліся на вышнім сваім задку, каб яны ў сваёй рабоце не спускаліся да ўзроўню палітычных абмываталей, каб яны аставаліся на пасту палітычных дзеячаў ленынскага тыпу...»

Гэта ўказанне правадыра народаў таварыша Сталіна я паклаў у аснову сваёй дэпутацкай работы.

Я ўяўляю сабе тое, што, выбраўшы мяне дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР, масы не толькі акавалі мне вялікае давер'е і гонар, але і ўсклалі на мяне вялікі абавязак. Не адрываючы ад мас, дапамагаючы ім, вырашаючы волю мас — вось што патрабуе ад дэпутата.

Пасля першай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР я пабываў па ўсіх раёнах Клімавіцкай выбарчай акругі, ад якой выбран дэпутатам. На сколах і мітынгах, у гутарках я расказваў выбаршчыкам аб рабоце Сесіі і выкананні свайго дэпутацкага абавязка.

У саўгасі імя Калініна, Чырвонапольскага раёна, я прыехаў разам з дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР тав. Валуціным. Дырэктар саўгаса тав. Малого запрасіў нас ісці ў клуб, у катэру. Ён востаніўся, каб убачыць, што мы накіраваліся... у канюшню. Нікіта Ермалаевіч — спрытаківаў нас. Ды і сам я не дрэнна разбіраюся ў сельскай гаспадарцы. Мы адразу заўважылі непарадкі. У стайках нахалілася стогны гною, што кожны стайнік перамяніў нагамі ў яме. Кожнаму даўно не чысцілі...

Сабраліся рабочыя. Правілі кароткую нараду. Мы гаварылі аб выніках Сесіі Вярхоўнага Савета, раілі, як лепш выконваць работу саўгаса. У сваіх выступленнях рабочыя расказвалі, што ў іх раёнах раёнага цэнтры рэдка зацікавалі ў саўгасе, хоць знаходзіліся ён за тры кіламетры ад цэнтры. Калі прыехалі, то гутарылі з дырэктарам, а фермер не цікавіўся. Адкуль вразумела, чаму такія непарадкі.

Я даслаўся, што Клімавіцкі раён адстае па рады гаспадарча-палітычных кампаній. Асобныя прадпрыемствы не выконваюць сваіх планаў.

Пабываў я на заводзе, у цэху, пагутарыў з рабочымі. Выявілася, што на некаторых прадпрыемствах яшчэ не швейныя вынікі шпінтніц. На шпінтнічным заводзе пачаўся выпуск вапны спражэжана па шпінтніцку. Другі год будуюць, некалькі разоў перабудоўвалі, а пусціць у ход нельга. Электра-

станцыя будуюць ужо чацвёрты год і ніяк скончыць не могуць — матэрыял, абсталяванне псуваюць.

Ад гэтых агідных вяснінчых і гутарыў з рабочымі, адміністрацыяй і раённым кіраўніцтвам. Праз адпаведнае наркамату рэспублікі прыдзецца рэагаваць рашуча, па-большэвіцку.

Распе аўтарытэт прадстаўнікоў савецкай улады ў масах. Не раз на вёсцы дэдаваліся чужыя такія раёны: «Ганей былава ні аднаго прадстаўніча не убачым. А зараз вось дэпутат вярхоўнай улады прыязджае да нас, дакладвае аб рабоце ўрада, гутарыць з намі, раіцца па любым пытанню. Не дзіва, што да дэпутата ідуць са скаргамі на непаладку, на парадкі».

Каласніца Хойніцкага раёна т. Гумініцкая не раз прасіла аддзел аховы здароўя і іншыя раёныя ўстановы пашлаць на курорт, або на спецыяльнае лячэнне хворага мужа.

Камісія прызнала неабходным пашлаць хворага ў Кіеўскі аддзел. Аднак ні пашлаць на курорт, ні накіравання ў клініку яна не дабілася. Зварулася да мяне са скаргай. Я вайшоў у Наркамат аховы здароўя. Пагутарыў з намеснікам наркома тав. Новіковым і напісаў янагасніцкі аб лёсе яе скаргі. Праз некаторы час тав. Гумініцкая павядала ў пісьме, што муж знаходзіцца на спецыяльным лячэнні ў Клінічным гаспадары ў Менску. У пісьме яна выражае шчырую падзяку партыі, ураду за шчыроты аб жыццёвым чалавеку.

Будучы ў Наркамате аховы здароўя па справе Гумініцкай, я вырашыў рад іншым пытанню. Чырвонапольскі аддзел аховы здароўя, напрыклад, закупіў абсталяванне для рентгенаўскага кабінета. Грошы заплаціў, а апаратуру ніяк не атрымаў. Прасілі дапамагчы. Давалася заняцца і гэтай справай.

Зараз пачалася кампанія па выбарах у Вярхоўны Совет БССР. Прадстаўніцкая арганізацыя і палітычная работа. Кожны з нас павінен адчуваць сваю адказнасць і дапамагчы партыі ў ўраду правесці выбарчую кампанію на высокім узроўні.

Я рашыў на фразе прадпрыемстваў і калгасаў правесці гутаркі — аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР, аб Сталінскай Канстытуцыі, аб апошніх рашэннях партыі ў ўрада, добра падрыхтаваць выбаршчыкаў да выбараў дзя — 26 чэрвеня, дзя выбараў.

Васіль Макаравіч ГАНЧАРОВ,
дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

(ЛЕНІН)

ВУЧЭННЕ МАРКСА
БЕССМЯРОТНА

гэту палітыку, ва-
бяспечыла бліску-
чую перамогу буй-
нага калектыўнага
земляробства
СССР.

Вучэнне Маркса бессяротна і ўсе-
сільна. Яно ўзбройвае працоўных на-
шага вялікага Саветскага Саюза ў іх
бараньне за будаўніцтва камуністы-
чнага грамадства, яно ўзбройвае рабо-
чы клас капіталістычных краін у ба-
раньне супроць фашызму, супроць
эксплуататараў.

Наша партія, тварыўш Сталін неаднаразова падкрэслівалі выключную важнасць авалодання ведамі марксізма-ленінізма кожным камуністам. Выконваючы ўказанні партыі, мы суўрэна ўзяліся за арганізацыю партыйнай вучобы. Даволі скажам, што гурток нашамуага тыпу (прапагандыст тав. Грэмаў), дзе мы займаемся, ужо каае вучэбную праграму, пасля таго прыступам да вучэння ланінізма.

Мы ў гэтым годзе з усяй адказна-
сцю змагаліся за ўняццё агульнаад-
каўчайшага і палітычнага ўзроўню ко-
мунастаў. Ахопленыя вучоўя ўсе чле-
ны і кандыдаты партыі. Уведзены спе-
цыяльныя дні падрыхтоўкі да занят-
каў. Неадкладна дапамогу служачым
аказвае заводскі партыйны кабінет.

Як же ми, котрим член партії, ама-
лодієм вученням Маркса—Зигмунда
Лоткіна—Сталіна? Після гутарі про-
пагандиста на кожній з цих гісторій
партія нам рекомендує таку літературу,
асобия артикулює теоретичну науку-
ваго комунізма. Уважали, глибоко ви-
вучаєм ми матеріял, записуємо у кон-
спект, гутарим пам'яї сабей, каб усе
бакова ровіше усе теми гісторій боль-
шевізма. Ми набули некалькі тамоді
Маркса, Леніна, Сталіна за уважною
бібліотеку, якую понацією вимарш-
стоуваєм для подрхтоуї до вєнєт-
каї.

Вывучэнне асобных прац Маркса ўзбагачае светлагляд кожнага з нас. Ды інакш і быць не можа. Вельмі вучоныя камуністы даў вычарпальны адказ на ўсе пытанні перамож соцыялістычнай рэвалюцыі, устанавлення дыктатуры пролетарыята, будаўніцтва камуністычнага грамадства.

Народы нашей країни у 1937 році — 12 січня — виборили Вярхоуны Совет СССР на Сталинській Конституції — Конституції перемоглого соціалізму. Віскупчы вынікі выбараў — результат терпачаства марксізма-ленінізма, результат таго, што партыя большавізму, кіруемая вялікім Сталіным, паклала ў

аснову ўсёй сваёй дзейнасці бессмяротнае вучэнне Маркса—Леніна.

Праці Маркса — Леніна — Сталіна
визначають настоянний вініг кожна-
га комуніста, па їх виховуюча партія
і непартійні більшовікі! Наша
країна і білоруськая любі і ад-
данасці соцыялістычнай радзіме, пар-
тій Леніна — Сталіна, прэзідэру пра-
додных уласг овету, напашу насто-
віну, роднаму бацьку і другу
веварыну Сталіну.

Администрация 120-го года в дня рождения Карла Маркса, мы являемся вышней уагнем уровень политического выхавания, уагробили вучением Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.

виший унієм революційну пілля-
нєщ, каб шгодїна праводїць у
жїтї вїлякє вучїнє Маркса, у бе-
рацьбе за будаїництво бєлєсавєг
комунїстичнагє грамадства, за поўнє
терїаєтє комунїзма.

А. И. ЕРЗНГРОЗ,
М. А. МАЛАШЕНКА,
члены партии, — олухачы гуртня
готорыя партыя павышанага тыпу
завода Імя С. М. Кірава.

мне, што не курыць ужо на працягу
стойных-та дзён і курыць не будзе,
пакуль урач яму гэтага не дазволіць.
І кожны раз, калі я заходзіў да яго

—О—
Ф. ЛЕСНЕР *)

паша гетага, ён заўсёды паведамаў, што вось ужо століч-та часу ён не курцы і што за ўзёс час ён нават і разу і не думаў курцы. Яму самому здавалася наймаверней, што ён змог гетага дабіцца. Тым больш урадаваў ён, калі праз некаторы час урач дазволіў яму курцы на адной сігары ў дзень...

«Людям, 15 саватів 1683
Дараті Леонері
Нам стары Марке учора ў 8 гадзінах
піха заснуў навіскі. Непасрэднае пры-
чына смерці, магчыма, унутранае кро-
вавіліанне.
Пахаванне адбудзецца ў суботу ў 12
гадзін. Тусці і прасіць цябе прысут-
ніць на ім. Вельмі сяняцца».

Твоя Ф. Зигельс.

ім роботи, хаця яны не змяшчаюць і двэсятай долі таго, што ён меў на ўвазе напісаць. Аб яго гераічным характары гаворыць усё яго жыццё, поўнае барацьбы і самаафаравання!

Маркс м'їв дві рда узлуєи, што
робочы масы рана ці позна зразу-
моєнь яго і пачерпнуць з яго вучєня
силы, каб садэрсніць звяззєнню бур-
жуазнаго громадянства і з ясным са-
знаннем працаць над отварєнням но-
ваго громадянства.

Маркс не памыліўся!..

М. Дзюна Маркса, Вєстєра-Гєд.

мне, што не журыць ужо на працягу
столяных та дзён і курцы не будзе,
якаў у рачу аму гэтага не дазволюць.
І кожны раз, калі я заходзіў да яго
пасля гэтага, ён заўсёды паведамляў,
што вось ужо століч-та чаю ён не
курцы і што за ўвесь час ён нават ні
раз і не пачаў умяцца. Які заўсёды

давалася наймаверным, што ён змог
здацца даблца. Тым больш узрадваў-
ся ён, калі праз некаторы час урач
дазволіў яму курыць па адной сгары
ў дзень...

«Лондон, 15 саватина 1863 м.
Дарат! Леснер!
Наш стары Марке учора ў 8 гадзіны
піха заснуў навекі. Непасредная пры-
чына смерці, магчыма, унутранае кро-
вавіліанне.
Пакладзеце ахвяжэнне ў суботу ў 12

Твой Ф. Зигельс.


ни з марксизмом, ведали, як багато стра-
дів з його смертю робачий рух. Ви стра-
діли чоловіка, валодаючого не тільки
великим розумом і усеоб'ємлючими ве-
дами, але і паслядоуным жалосним ха-
рактером. Яку масу ведаю їм панів
з собою й малих сиротних дітлахів

ім роботи, хаця яны не змяшчаюць і двэсятай долі таго, што ён меў на ўвазе напісаць. Аб яго гераічным характары гаворыць усё яго жыццё, поўнае барацьбы і самаафаравання!

Маркс м'їв дві рда узлуєи, што
робочы масы рана ці позна зразу-
моєнь яго і пачерпнуць з яго вучєня
силы, каб садэрсніць звяззєнню бур-
жуазнаго громадянства і з ясным са-
знаннем працаць над отварєнням но-
ваго громадянства.

Маркс не памыліўся!..

М. Дзюна Маркса, Вєстєра-Гєд.



мне, што не журыць ужо на працягу
столяных та дзён і курцы не будзе,
якаў у рачу аму гэтага не дазволюць.
І кожны раз, калі я заходзіў да яго
пасля гэтага, ён заўсёды паведаміў,
што вось ужо століч-та чаю ён
курцы і што за ўвесь час ён нават ні
раз і не пачуў укусіць. Які заўсёды

давалася наймаверным, што ён змог
здацца даблца. Тым больш узрадваў-
ся ён, калі праз некаторы час урач
дазволіў яму курыць па адной сгары
ў дзень...

«Лондон, 15 саватина 1863 м.
Дарат! Леснер!
Наш стары Марке учора ў 8 гадзіны
піха заснуў навекі. Непасредная пры-
чына смерці, магчыма, унутранае кро-
вавіліанне.
Пакладзеце абышчальнае ў суботу ў 12

Твой Ф. Зигельс.

ни з марксизмом, ведали, як багато стра-
дів з його смертю робачий рух. Ви стра-
діли чоловіка, валодаючого не тільки
великим розумом і усеоб'ємлючими ве-
дами, але і паслядоцуним жалюсним ха-
рактером. Яку масу ведаю їм панів
з собою й малих злочинців, підступних

ім роботи, хаця яны не змяшчаюць і двэсятай долі таго, што ён меў на ўвазе напісаць. Аб яго гераічным характары гаворыць усё яго жыццё, поўнае барацьбы і самаафаравання!

Маркс м'їв двірда узівнен, што
работы масы рана ці позна зразу-
моень яго і пачерпнуць з яго вучення
силы, каб садзіліцаць сваярэнню бур-
жуазнага грамадства і з ясным са-
знаннем працаць над отварненнем но-
вага грамадства.

Маркс не памыліўся!..

М. Дзюна Маркса, Вяснова-Год

